

**Пасля другой
сусветнай**

Беларуская гімназія ў Гайнаўцы

Пасля вызвалення Беласточчыны ў канцы ліпеня 1944 года тут пачалося аднаўленне беларускіх школ, якія працавалі ў перыяд савецкай улады (1939–1941гг.), а таксама падчас нямецкай акупацыі. Аднаўленне школ праводзілася стыхійна самім зацікаўленым насельніцтвам, без ранейшых пастановаў Польскага камітэта нацыянальнага вызвалення (ПКНВ) у Любліне.



Вучні III класа Беларускай гімназіі ў Гайнаўцы з дырэктаром Васілём Бахарам, 1945 г.

Першая пастанова ПКНВ, якая давала беларускаму насельніцтву Беласточчыны права на асвету на роднай мове, была аб'яўлена З кастрычніка 1944 года, фактычна пасля месяца працы існуючых ужо беларускіх школ. Аднак неўзабаве кіраунік ведамства асветы ПКНВ, Станіслаў Скшашэўскі, спыніў ажыццяўленне гэтай пастановы, спасылаючыся на акцыю перасялення беларусаў з Польшчы ў БССР. Перасяленчая акцыя нічога аднак не змяніла, бо толькі частка беларускага насельніцтва выехала з Беласточчыны. Таму перасяленне беларусаў не было аргументам, якім у 1946–1947 гадах кіравалася Беластоцкая кураторорыя пры ліквідацыі беларускага школьніцтва.

Адной з першых школ, якая была ліквідавана ўжо пасля года навучання, была Дзяржаўная беларуская гімназія ў Гайнаўцы.

Надзвычай энергічная дырэктар беларускай гімназіі ў Гайнаўцы, Ніна Нічыпарук з Нараўкі, на працягу жніўня 1944 года згуртавала педагогічны калектыв, які забяспечваў навучанне амаль усіх прадметаў на беларускай мове.

1 верасня 1944 года распачалі працу тры класы гімназіі — першы, другі і трэці, а таксама Беларуская пачатковая школа.

На жаль, ужо ў самым пачатку школьнага года гімназія мела аграмадныя цяжкасці. 16 кастрычніка 1944 года куратар асветы ў Беластоку, Яўгенія Красоўская, выклікала на размовы пра далейшы лёс школы яе дырэктара Ніну Нічыпарук. Яна адправілася ў Беласток на грузвым аўтамабілі.

Афіцыйна сцвярджалася, што Ніна Нічыпарук загінула ў аўтамабільнай катастрофе па дарозе ў Беласток.

Кіраўнік аддзела запісу актаў грамадзянскага стану ў Нараўцы, Ніна Янцэвіч, перадала нам па тэлефоне змест царкоўнага акта смерці пад нумарам 27/44 (на рускай мове), у якім сцвярджаецца, што Ніна Нічыпарук, год 31, паненка, забітая 16 кастрычніка 1944 года, пахаваная 23 кастрычніка ў Нараўцы.

Уся школа ездзіла на пахаванне свайго дырэктара.

Адразу ж пасля трагічнай і загадкавай смерці Ніны Нічыпарук дырэкторам гімназіі быў назначаны Васіль Бахар, волынты педагог, які працаваў у беларускай школе ў Гайнаўцы падчас нямецкай акупацыі. Закончыў ён да вайны беларускую гімназію ў Навагрудку і меліярацыйны тэхнікум у Вільні. З незвычайнай самаахвярнасцю ўключыўся ён у нялёгкую працу і не шкадуючы сваіх маладых сіл, стварыў нам, вучням, неабходныя ўмовы для вучобы.

Позней восенню, пасля заканчэння палявых работ, надумаўся я са сваім аднагодкам, сынам суседа — Дзмітрыем Аліферуком, са згоды сваіх бацькоў, пайсці вучыць

ца. Адправіліся мы пехатою ў Гайнаўку і, не ведаочы аб існаванні беларускай школы, трапілі ў польскую гімназію. Там нас паінфармавалі, што па вуліцы Вызвалення 5 існуе беларуская гімназія. Знайшлі мы сваю школу. Прыняў нас сардэчна дырэктар Васіль Бахар. Закончылі мы 6 класаў беларускай дзесяцігодкі ў Орлі і на гэтай падставе прынялі нас у трэці, апошні з існуючых, клас гімназіі. Пасяліліся мы на кватэры ў Кастуся Грыца, члена бацькоўскага камітета нашай школы, пазнейшага актыўнага дзеяча БГКТ. Уключыліся мы ў нармальныя заняткі, наўвярстаючы праграмны матэрыял ад пачатку школьнага года. Даведаліся мы аб матэрыяльных нястачах школы, аб недахопе падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў, аб складаных жыццёвых абставінах нашых настаўнікаў, якія атрымлівалі мізэрныя зарплаты з інспектарата асветы ў Бельску-Падляшскім. Таму яны былі вымушаны дарабляць да зарплаты рэпетытарствам з адстаючымі вучнямі. Беларуская гімназія на працягу цэлага навучальнага года не атрымала згоды ўлад на сваю пячатку.

Усе школьнія дакументы падбіваў пячаткай войт Гайнаўскай гміны, якім быў Міхась Баравік, пазнейшы сакратар рэдакцыі „Нівы”. Пасведчанні аб заканчэнні класа друкаваліся на старой школьнай машынцы, а не на дзяржаўных бланках, і выдаваліся вучням без пячаткі, толькі з подпісам дырэктара і адначасова класнага апекуна.

Вучыліся мы ў неспакойны час. Цэнтральная Польшча знаходзілася яшчэ ў руках нямецкага акупанта. Да школьніх залаў пастаянна даносіўся грукат гармат з-над Віслы.

Надзвычай жудаснае ўражанне на ўсё наша жыццё пакінула эксгумацыя астанкаў з брацкай магілы расстраляных гітлераўцамі жыхароў Гайнаўкі. Былі, на шчасце, і вясёлыя хвіліны – незабыўнае святкаванне Дня перамогі над Германіяй. Таксама ўрачыста адзначалі мы Дзень маці. У рамках школьнай мастацкай самадзейнасці ставіўся на сцэне мой вершаваны скетч „Дзве кумошкі”, тэкст якога, на жаль, не захаваўся.



Вучні III класа Беларускай гімназіі ў Гайнаўцы з настаўнікам Паўлам Сламянкам, 1945 г.

З вялікай радасцю ўдалося мне пасля шасцідзесяцігоддзя адшукаць сярод жыхароў Беластока дзвюх настаўніц Гайнаўскай беларускай гімназіі — сясцёру Алену і Людмілу Панько. Тым больш прыемна было пачуць ад паважанай спадарыні Алены, што яна захоўвае мой верш, прысвечаны ёй на імяніны, з аўтографамі ўсіх вучняў нашага трэцяга класа. З дапамогай тэлефоннай кніжкі ўдалося мне адшукаць у Беластоку аднакласніц — Лідзю Крутэль, Леаніду Міцэвіч, Надзею Юзвюк і аднакласнікаў — Дэмітрыя Аліферука, Аркадзя Васілюка, Паўла Мароза, Мікалая Пракапюка і Алега Сланіцкага.

Сустрэчы былі надзвычай сардэчнымі. На жаль, з маладых дзяўчат і хлопцаў пасля шасцідзесяцігоддзя ператварыліся мы ў пасівелых пенсіянераў. Успаміналі мы разам перажытыя ў школе хвіліны. Аднак не зашмат іх ужо захавала наша памяць. Калі б на адвароце супольнага здымка нашага класа не напісаў я калісьці імён і прозвішчаў вучаніц і вучняў, цяжка было б ужо іх сёння прыпомніць.

Зрабілі мы тады падлік, з якога вынікае, што з трэцяга

класа, які налічваў трыццаць чалавек, Валянціна Тарлецкая выехала ў БССР у рамках рэпатрыяцыі. Сумаваў я асабліва па сімпатычнай Валі, якой неўзабаве прысвяціў верш:

Гады нам маладосць укралі Валянціне Тарлецкай

*Гады, гады... Было так, ёсць,
Праходзяць у нябыт няспынна.
Укралі нашу маладосць,
Пакінулі нам успаміны.*

*I хоць мінула шмат гадоў,
Хоць мы і пастарэлі, Валя,
Аднак тых колішніх сяброў
Мы пры сустрэчы пазнавалі.*

*Калі мы ўспомнілі наш клас.
Зноў сталі вучнямі — здалося,
Так хутка прамінае час,
Што і настане жыцця восеня.*

*Хто знае, ці ласкавы лёс
Яшчэ сустрэцца нам дазволіць,
Каб зноў ля гайнаўскіх бяроз
У роднай апынуцца школе.*

З шаснаццаці хлопцаў аж 12 атрымалі вышэйшую адукцыю: 8 інжынераў, 2 лекары, 2 філолагі–журналісты. З чатырнаццаці дзяўчат — 1 фармацэўт, 1 эканаміст, астатнія пайшлі на настаўніцкі хлеб, які стаўся ўжо пенсіянерскім.

З гадавога пасведчання, якое захавалася, вынікае, што мелі мы ў школе наступныя прадметы: рэлігія, беларуская, польская, нямецкая і лацінская мовы, гісторыя,

геаграфія, фізіка і хімія, матэматыка, рукадзелле, гімнастыка. Цікава, што не было ў нашай школе навучання рускай мове.

Успаміналі мы супольна сваіх колішніх настаўнікаў.

Васіль Бахар, рослы прыстойны брунет, вельмі падабаўся, асабліва нашым дзяўчатаам. Прыходзіў ён у шко-



Вучні III класа Беларускай гімназіі ў Гайнавцы з настаўніцай Галенай Панько, 1945 г.

лу заўсёды ў чысценъкай, адпраставанай кашулі з гальштукам і ў ўзялённым касцюме, які з прычыны мацэрывалярных нястач у палове школьнага года быў пераніцуўваны краўцом. Звяртаўся ён да вучняў выключна на беларускай мове.

Надзвычай цікава вёў ён з намі заняткі па беларускай мове. Ведаў ён на памяць мноства паэтычных твораў беларускіх пісьменнікаў і дэкламаваў іх нам сапраўды памастацку. Меў ён аграмадны ўплыў на нас, вучняў. Нічога тады дзіўнага, што да сёння захавалі мы любоў да роднай мовы, народа і асталіся шчырымі беларусамі.

Даведаўшыся, што я пішу вершы, дырэктар чытаў іх і даваў мне крытычныя заувагі. Сыштак маіх вершаў, які я ўручыў яму напярэдадні заканчэння школьнага года, загінуў недзе падчас вобыску і арышту Васіля Бахара

польскімі ўладамі ў ліпені 1945 года. На той падставе, што быў ён настаўнікам падчас акупацыі, прыпісалі яму супрацоўніцтва з немцамі. Галоўнай аднак мэтай арышту была ліквідацыя беларускай гімназіі, якую ён узначальваў. Васіль Бахар як грамадзянін Беларусі быў перададзены савецкім уладам, вывезены ў канцлагер, дзе неў забаве памёр. Вечная Яму памяць!

Памяці дарарага нашага дырэктара прысвяціў я верш:

Наш настаўнік

Памяці Васіля Бахара

Над шматпакутнаю зямлёй
Дыхнула ўрэшце мірам неба.
Апаленая ўсе вайнай
Асветы праглі мы, як хлеба.

I нас усіх ласкавы лёс
З сёл навакольных, проста з поля,
Сабраў ля гайнаўскіх бяроз
У роднай беларускай школе.

А на парозе школы Ён,
Як бацька, усіх вітаў сардэчна,
I сэрцы нашыя ў палон
З часіны той узяў навечна.

Умела прывіваў любоў
Ён да народа, да Радзімы,
Да родных беларускіх слоў,
Якія сталі нам святымі.

Дасканалым педагогам быў інжынер Павел Сламянка, які вучыў нас матэматыцы, фізіцы і хіміі. Уваходзіў ён у клас заўсёды з усмешкай на твары і заваёўваў прыязныя адносіны да сябе нават тых вучняў, якія не надта любілі матэматыку. З нашых назіранняў было вядома,

што Павел Сламянка заўсёды ходзіць сцяжынай па–за тратуарам, ашчаджаючы падноскі сваіх ботаў.

Пасля ліквідацыі беларускай гімназіі ў Гайнайцы Павел Сламянка выехаў у Гданьск, дзе абараніў доктарскую дысертацию і працаваў выкладчыкам у Марскім інстытуце. Памёр на пачатку дзесяцігоддзя гадоў.

Добра запамяталася мне Зінаіда Грыцкевіч, маладая настаўніца, прыгожая брунетка, якая, вядома, падабалася нам, падрастаючым ужо хлопцам. Цікавымі былі яе заняткі па польскай мове. Я заўсёды атрымліваў у яе пачэркі.

Зінаіда Грыцкевіч пераехала спачатку ў Беласток, была дырэкторам беларуска–рускай гімназіі, а пасля яе ліквідацыі выехала ў Вроцлаў. Абараніла там доктарскую дысертацию і працавала выкладчыцай у мясцовым універсітэце. Пасля пераходу на пенсію вярнулася ў Беласток.

Другой нашай прыгажуніяй была маладзенская тады Алена Панько. Вяла яна заняткі, зразумела, па–беларуску, па лацінскай і нямецкай мовах. Арганізавала і кіравала школьнім інструментальным гуртком, які выступаў на розных урачыстасцях. Закончыла яна ў 1939 годзе Дзяржаўны педагогічны інстытут імя Станіслава Канарскага ў Варшаве. Пасля ліквідацыі гайнайцкай гімназіі пераехала ў Беласток, працавала нейкі час у Ваяводской управе, а потым, да пераходу на пенсію, у аддзеле інвестыцыі Медыцынскай акадэміі ў Беластоку. Выйшла замуж за лекара Уладзіміра Карповіча і пражывае ў Беластоку, як адзінай настаўніца былой Гайнайцкай беларускай гімназіі.

У беларускай гімназіі ў Гайнайцы таксама працавала настаўніцай сястра Алены — Людміла Панько. Многа часу прысвячала яна музычнаму выхаванню дзяцей. Сама напісала і паставіла ў выкананні школьнага самадзейнага гуртка некалькі інсцэніровак, між іншым, „Прывітанне вясны”. Пасля ліквідацыі гімназіі яна пераехала ў Беласток, працавала ў беларуска–рускай гімназіі. Затым

выхала ў Варшаву, працавала ў асвеце для дарослых і вучылася на педагогічна-інструктарскім аддзяленні Варшайскай кансерваторыі, пасля заканчэння якой вярнулася ў Беласток выкладчыкам методыкі музычнага выхавання ў Педагагічным ліцэі і Настаўніцкай студыі. Потым працавала старшым выкладчыкам філіяла Варшайскага універсітета ў Беластоку і была кірауніком музычнага кабінета.

Варта прыгадаць, што Людміла Панько арганізавала і кіравала хорам пры ГП БГКТ, пісала музыку на ўласныя слова і слова беларускіх паэтаў і апрацавала мно-га беларускіх фальклорных песень. Пражывала ў Беластоку і памерла ў 2006 годзе.

Праваслаўнай рэлігіі на беларускай мове вучыў нас паважаны айцец Серафім Жалезняковіч, які пасля з'яўляўся протапрасвітарам у Саборы св. Мікалая ў Беластоку. Памёр у 2004 годзе.

Палысеўшы ўжо тады сімпатычны нізкарослы Георгі Голуб вучыў нас гісторыі. Потым выехаў ён у Дарлова, дзе арганізаваў уласнае прадпрыемства. Памёр у сямідзе-сятыя гады і пахаваны ў Дарлове.

Геаграфіі вучыў нас настаўнік Ціхан Антасюк.

Заняткі гімнастыкі вёў Васіль Літвінчык, пазнейшы актыўны дзеяч БГКТ, кіраунік Клуба міжнароднай кніжкі і прэсы ў Беластоку. Памёр у 1969 годзе.

Беларуская гімназія ў Гайнаўцы працавала толькі адзін навучальны год. Ліквідацыя школы пачалася пасля арышту яе дырэктара. Нягледзячы аднак на кароткі час сваёй працы, паслужыла яна вучням трамплінам да здавання далейшай аддукацыі.

Мясцовыя вучні пайшли ў польскую гімназію ў Гайнаўцы, а вучні з навакольных вёсак, у іх ліку і я, у беларускую гімназію ў Бельску-Падляшскім, якая, на жаль, годам пазней таксама перастала існаваць.

Беларуская гімназія і ліцэй у Бельску-Падляшскім

Пасля вызвалення Бельшчыны ад нямецкай акупацыі ў ліпені 1944 года мясцове грамадства імкнулася да аднаўлення беларускай сярэдняй школы. Ужо ў верасні 1944 года ў Бельску-Падляшскім арганізавалася Беларуская дзяржаўная гімназія і ліцэй. У двух старых драўляных будынках па вуліцы 1 Мая размясціліся чатыры класы гімназіі і першы клас ліцэя. Згуртавалася тут пераважна моладзь, якая вучылася ў час савецкай улады ў 1939—1941 гадах у беларускіх дзесяцігодках у Бельску-Падляшскім і Орлі.

Тагачасны дырэктар школы, Анатоль Мікалаевіч Тымінскі, дасканалы матэматык і вопытны педагог, разам з дасведчаным выхаваўцам, энергічным Яраславам Васільевічам Кастыцэвічам, згуртавалі вакол сябе лепшых педагогаў горада, пераважна тых, якія працавалі ў школах Бельска ў 1939—1941 гадах.

У першы год навучання заняткі ў школе вялі наступнія настаўнікі: Еўдакія Асташэвіч — фізіка і хімія, Сяргей Багдановіч — матэматыка, Ёсіп Брыш — беларуская мова, Яраслаў Кастыцэвіч — лацінская і руская мовы, Яўген Занкевіч — геаграфія, Аляксей Кісецкі — біялогія, Вера Тымінская — руская і французская мовы, Варвара Цімніцкая — польская мова, праваслаўны святар Канстанцін Байко — рэлігія. Сакратаркай школы працавала прыгожая дзяўчына Марыя Гароднік.

Пры гімназіі і ліцэі працаваў добры хор, якім кіраваў Ян Тарноўскі, і музычны гуртак. Вельмі цікавым быў драматычны гуртак пад кірауніцтвам дырэктара школы Анатоля Тымінскага. Гуртак ставіў п'есы для мясцовага насельніцтва, між іншым, жартуюную камедыю Леапольда Родзевіча „Збянтэжаны Саўка”.

На пачатку 1945/46 навучальнага года школа паўнілася новымі вучнямі. Былі гэта пераважна хлопцы і дзяўчата, якія вярнуліся з прымусовых работ у Нямеч-

чыне, і юнакі, што дэмабілізаваліся з Савецкай Арміі і Войска Польскага. Моладзь была ўжо перарослая і для яе стварылі трэці семестравы клас. Такім чынам у 1945/46 навучальным годзе працавалі першы, другі, трэці, трэці (семестравы), два чацвёртыя класы („А” і „Б”) гімназіі, а таксама першы і другі класы ліцэя.



Вучні IV „б” класа Беларускай гімназіі ў Бельску-Падляшскім, 1946 г.

У сувязі з ліквідацыяй пасля года працы беларускай гімназіі ў Гайнаўцы, перавяліся ў чацвёрты „Б” клас Бельскай гімназіі Дэмітры Аліфярук, Вера і Мікалай Бірылка, Міхась Грыгарук, сёстры Галіна і Яўгенія Куптэль, Аляксей Куптэль і я.

У школе навучалася каля 150 асоб, з якіх амаль усе закончылі потым вышэйшыя навучальныя ўстановы.

Паважна папоўніўся таксама настаўніцкі калектыв школы. Прыышлі працаваць у школу бацька з сынам: старэнкі ўжо дасканалы педагог Уладзімір Нікановіч наўчуаў фізіцы і хіміі, а яго сын, прыстойны рослы брунет Галакцён Нікановіч – гісторыі і чарчэнню, а таксама быў апекуном чацвёртага „Б” класа. Меў ён мастацкія здольнасці і заўсёды дапамагаў нам афармляць школьнія

насценгазеты. Любій ён надта мастацкую літаратуру і з поспехам ставіў з вучнямі чацвёртага „Б” класа бытавую камедыю Дзяніса Фанвізіна „Недарасль”, у пастаноўцы якой я таксама прымаў удзел. П'еса карысталася вялікім поспехам у гледачоў.

Школьным хорам кіраваў Ян Тарноўскі. У школе пачалося маё з ім супрацоўніцтва. На мае тэксты Тарноўскі пісаў музыку і гэтыя песні выконваў потым наш школьны хор, у якім я таксама спяваў.

Беларускай мове навучаў настаўнік Н. Гайсакоў, які цярплява правіў няўклюжыя яшчэ радкі маіх вершаў; імі я пісаў дамашнія сачыненні.

Вялікая дысцыпліна была на занятках рускай і лацінскай моваў, якія вёў паважаны ўсімі Яраслаў Кастыцэвіч. Ён таксама меў многа дадатковай працы над маім вершаванымі сачыненнямі на рускай мове.

Настаўнік польской мовы Дэмітры Пухнарэвіч пад маім вершаваным сачыненнем „*Kopornicka — pieśniarka ludu*” напісаў: „*Praca bardzo dobra. Wypracowania w przyszłości należy pisać prozą*”.

З тae пары я перастаў пісаць дамашнія сачыненні вершам і мучыць сваіх настаўнікаў дадатковай працай.

Заняткі па нямецкай мове вяла старэнка ўжо настаўніца Аляксандра Смалеўская. Ведаючы яе слабасць да мастацкай літаратуры, вучні, якія не надта любілі нямецкую мову, сцвярджалі: „Швед напісаў новыя вершы”. Настаўніца прасіла мяне прачытаць іх. Я, вядома, чытаў, потым адбывалася дыскусія над маей паэзіяй, і ўрок мы мелі, як гэта кажуць, „з галавы”. Добра, што гэта не так часта паўтаралася.

Уладзімір Тымінскі вёў цікава заняткі па матэматыцы, і яго ўрокі падабаліся нават тым, хто не надта любіў гэты прадмет. Варта таксама прыгадаць, што польской мове ў ліцэі навучаў Уладзіслаў Врублеўскі. Рэлігіі ў школе вучыў праваслаўны святар Мікалай Вінцукеўч.

Увесну 1946 года савецкія ўлады загадалі ўсім гра-

мадзянам, якія апынуліся на Беласточчыне, вярнуцца на радзіму. Наш дырэктар, Анатоль Тымінскі, неадкладна выехаў у Вільню. Дырэктарам школы асветныя ўлады назначылі Яраслава Кастыцэвіча. У асобе Яраслава Васільевіча школа знайшла выдатнага арганізатора працы і чулівага выхаваўцу моладзі. Яго светлай памяці хачу адвесці тут крыху больш месца.

Яраслаў Кастыцэвіч быў чалавекам высокай асабістай культуры і чулага сэрца. Прынёс ён у школу атмасферу сямейнай цеплыні і добразычлівасці да моладзі, пры адначасна высокіх патрабаваннях да яе ў вучобе. Вопытны выхаваўца моладзі і актыўны грамадскі дзеяч, ён заkonчыў гімназію ў Белай–Падляшскай. Вучыўся на юры–дычным факультэце Пециярбургскага ўніверсітета. Закончыў афіцэрскае артылерыйскае вучылішча ў Кіеве. У час савецкай улады працаваў настаўнікам рускай і беларускай моваў у школах Бельска–Падляшскага. Арыштаваны ўладамі як сын праваслаўнага святара, сядзеў у турме ў Ломжы, а яго сям'я была вывезена ў Сібір, адкуль вярнулася ў пасляваенны перыяд. Даčка Святлана ў 1946 годзе закончыла беларускі ліцэй у Бельску–Падляшскім, фармацэўтыку ў Любліне, выйшла замуж за навучэнца беларускага ліцэя ў Бельску Аляксея Сычэўскага, таксама фармацэўта, з якім разам вяла прыватную аптэку ў Бельску–Падляшскім. Святлана Сычэўская памерла ў жніўні 2007 года.

Яраслаў Кастыцэвіч сачыў таксама за парадкам і чысцінёй школы, за эстэтычным выглядам сваіх вучняў. Загадаў ён дзяўчатам пашыць белыя берэты на летнія месцы і карычневыя на зімовыя, а хлопцам белыя пілоткі. У кожную нядзелю вучні школы абавязаны былі раніцай сабрацца ля школьнага будынка, а потым маршыравалі па чатыры (асобна хлопцы і асобна дзяўчата) пад камандай Яраслава Кастыцэвіча на малебен у Міхайлаўскую царкву ў Бельску–Падляшскім. Вельмі прыгожа выглядалі нашы калоны. Многія вучні спявалі ў царкоўным хо-

ры. Іван Іванюк, вучань другога класа ліцэя, вельмі добра чытаў у царкве „Апостал” і „Псалтыр”.

Прыпамінаеца і надта сумнае здарэнне, якое мела месца ў 1946 годзе. Згодна з падпісаным пагадненнем паміж Народнай Польшчай і БССР прыехала ў вёску Рыббалы савецкая місія па дабравольнаму перасяленню беларускага насельніцтва з Беласточчыны на тэрыторыю Беларусі. Начальнікам гэтай місіі быў падпалкоўнік Чырвонай Арміі Васілій Пятровіч Швясоў. 4 красавіка 1946 года выехаў ён на матацыкле, разам з вучнем першага класа беларускага ліцэя ў Бельску–Падляшскім, у мястэчка Заблудаў. У мясцовым рэстаране якраз выпівалі члены польскага збройнага падполля. Выбеглі яны з ружжом на вуліцу і акружылі прыезджых. Вывелі іх за горад і расстралялі.

Падпалкоўнік Васілій Швясоў, якому было ўсяго толькі 27 гадоў і 19-гадовы Валодзя Супрунюк былі пахаваны ў адной магіле на праваслаўных могілках у Рыбалах у прысутнасці жыхароў навакольных сёл і вучняў беларускіх гімназіі і ліцэя ў Бельску–Падляшскім. Над магілай памардаваных прачытаў я свой верш „Памяты Володі Супрунюка” (на рускай мове):

*В минуту смерти Друга дорогоого
Я не могу, о братья, замолчать.
В душё моей печали очень много,
Хоть часть её желаю передать.*

*Хотя частично грустными строками
Желаю я с души излить печаль.
От слёз пишу я с влажными глазами,
Мне друга жаль, так беспредельно жаль.*

*О, где же он, о друг мой драгоценный,
И почему его уж не видать?
Как трудно верить, что во всей вселенной
Нигде, нигде его не отыскать.*

Что он погиб так смертию ужасной,
Пал от рук кровавых зверских палачей.
И уж по нём, лишь только жаль, напрасно,
Пуста тоска по нём его друзей.

У 1946 годзе адбыўся першы выпуск навучэнцаў гімназіі і ліцэя. Выпускнікі ліцэя амаль усе закончылі вышэйшыя навучальныя ўстановы. Выпускнікі гімназіі пайшлі вучыцца ў польскі ліцэй і потым таксама атрымалі вышэйшую адукацыю.

У канцы жніўня 1946 года загадам асветных улад беларуская гімназія і ліцэй у Бельску-Падляшскім былі ліквідаваны. Гэта быў вынік памылак тагачаснай нацыянальнай палітыкі ў Польшчы.

Тры гады не было беларускай школы. У жніўні 1949 года міністр асветы выдаў дэкрэт аб адкрыцці ў Бельску-Падляшскім пачатковай школы і агульнаадукацыйнага ліцэя з беларускай мовай навучання. Дырэктарам гэтай школы ўлады зноў назначылі Яраслава Кастыцэвіча. На гэтай пасадзе працаваў ён нязменна да 1965 года, да адыходу на пенсію. Шмат намаганняў прыклаў ён пры пабудове новага будынка школы. Памёр Яраслаў Кастыцэвіч 1 красавіка 1971 года.

Памяці Яраслава Кастыцэвіча прысвяціў я свой верш:

Паважаны Яраслаў,
Светач нашага народа!
У гушчы беларускіх спраў
Ён знаходзіўся заўсёды.

Дырэктар і настаўнік наш
І бацька юных пакаленняў,
Прайшоў педагогічны стаж,
З вялікім гонарам, сумленнем.

Таксама добры будаўнік,
Гмах школы гэта яго помнік.

*Ды неабсяжны поўны лік
Яго здзяйснення векапомных.*

*Галоўнае — яго ідэй
Нам нельга забываць ніколі.
Ён, як яднання карыфей,
Павінен жыць у нашай школе.*

На жаль, няма ўжо ў жывых нікога з настаўнікаў ліквідаваных у 1946 годзе Беларускай дзяржаўнай гімназіі і ліцэя ў Бельску-Падляшскім.

На руінах Варшавы

Ліквідацыя беларускай школы ў Бельску-Падляшскім найбольш пакрыўдзіла яе выхаванцаў. Мясцовыя вучні, якія закончылі беларускую гімназію, уладковаліся ў польскі ліцэй ў Бельску. Многія вучні з беларускіх наўакольных вёсак спынілі сваю далейшую адукацыю. Я, са савім суседам, Дзмітрыем Аліферуком, задумоўваліся над тым, дзе скіраваць свае далейшыя адукацыйныя крокі.

У жніўні 1946 года прыехаў да нас у Мора Хведар Галёнка з вёскі Пасечнікі-Вялікія, з якой паходзіла моя ма- ма, каб здабыць падручнікі для заканчэння сярэдняй адукацыі. Ён толькі што вярнуўся з Нямеччыны, дзе быў вывезены на прымусовыя работы. Пры савецкай уладзе вучыўся ён у Гайнайцы ў рускай сярэдняй школе з беларускай мовай як предметам. Вырашылі мы супольна, што падзялем у сталіцу на ўступны курс Варшаўскага ўніверсітэта, які быў створаны на гуманітарным факультэце.

Адправіліся мы цягніком у Варшаву ў апошніх днях верасня. Наш цягнік спыніўся на існуючым тады Віленскім вакзале. Сталічная Прага мела яшчэ выгляд горада, аднак калі мы пераехалі Віслу і апынуліся на Кракаўскім прадмесці Варшава ашаламіла нас сваім страшэнна разбураным выглядам. Дамы ляжалі ў руінах, толькі цэнтральныя вуліцы былі праезджымі, па якіх грузавікі пе-

равозілі людзей на працу і потым дахаты, часта ледзьве разміналіся ў вузкіх тунелях раскопаных у друзе разбураных навакольных дамоў.

Адшукалі мы Варшаўскі ўніверсітэт, які таксама ў значнай ступені быў знішчаны. Будынак уздоўж вуліцы Кракаўскае прадмесце быў выпалены. Аформілі мы справы нашай рэгістрацыі, даведаліся якія і дзе будуць право-дзіцца заняткі і ўжо як студэнты былі вымушаны вярнуцца нанач ізноў на Віленскі вакзал. Давялося нам качаваць тут некалькі начэй і, калі надаела, пачалі шукаць нейкага выходу. Прыкметні мы выпадкова, што побач ўніверсітета, на Кракаўскім прадмесці сярод руін знаходзіцца прытулак для бяздомных „Caritas”. І туды мы якраз уладкаваліся. Атрымалі мы там згоду на пяцідзённы начлег. Падбівалася гэта пячаткай на нейкім нашым асабістым дакумэнце. Выкарыстоўвалі мы ўсе свае пасведчанні і такім чынам удалося нам пракачаваць тут 15 дзён. Праўду кажучы, у нашай вялікай спальні заўсёды адзін з нас мусіў трymаць каравул, каб не ўкралі нам чаравікаў з-пад ложка, на якім спімо. Раніцай, пасля малітвы з манашкай, атрымлівалі мы бясплатна кубак збожжавай кавы без цукру і лусту аржанога хлеба. У абед атрымлівалі мы талерку нейкай слабенькай поліўкі. А калі ўжо сталі тут нас распазнаваць, трэба было шукаць іншага прыстанішча.

Беручы пад увагу той факт, што Варшава знаходзілася ў руінах, вырашылі мы пашукаць сабе прыстанішча па-за сталіцай, у напрамку нашай беластоцкай трасы. Не знайшлі мы нічога ў Зомбках, дык паехалі ў Зялёнаку. І тут нам пащацціла. Знайшлі мы пакойчык у двухэтажным доміку пані Ляскоўскай па вуліцы Панятоўскага н-р 5. Пакойчык быў пусты і цёмны. Выбітыя падчас вайны шыбы з прычыны недахопу шкла былі забітыя дошкамі. На быльым вайсковым палігоне знайшлі мы вялікую жалезную брамку, якую прынеслі дахаты і паставілі на камяннях. У суседній вёсцы выпрасілі саломы ў сян-

нікі і такім чынам атрымаўся ложак для трох асоб. Пача-
так зімы быў марозны і таму выходзілі мы на путь, каб
сабраць пагублены паравозамі каменны вугаль, якім
прапальвалі ў кафельнай печы. У маразы мой зямляк
Дэмітры Аліферук прыняў мяне пад сваю пярынку.

Стоячы на ступенях старых даваенных вагонаў, павіс-
лыя на клямках дзвярэй, даязджалаі мы заўсёды пера-
поўненымі цягнікамі ў Варшаву і назаду Зялёну. Не ма-
ючы грошай, ехалі мы заўсёды зайцам, без білетаў.
У Варшаве, у брамцы пры выходзе правяралі білеты, дык
мы знайшлі дзірку ў сетачнай агароджы.

Вандруочы праз руіны Варшавы маршрутнымі груза-
вікамі прыкмецілі мы на азалеўшым дому па вуліцы
Польнай цікавую шыльду: „Akademicki Związek Walki Mło-
dych «Życie»”. Зацікавіла нас гэта і мы ўвайшлі ва ўста-
нову, дзе нас заахвоцілі ўступіць у рады студэнцкай ар-
ганізацыі. І гэта якраз нам памагло атрымаць на пачат-
ку 1947 гола месца ў адзіным азалеўшым ад вайны
мужчынскім студэнцкім інтэрнаце на пляцы Нарутовіча
ў Варшаве. Спачатку жылі мы тут у зборных залах
з двух'яруснымі салдацкімі ложкамі з ваенных лішак пас-
ля дэмабілізацыі, а потым жылі ў двухмесных пакоях.

Увесе час жывучы ў Варшаве было мне горка і цяжка
штодзень аглядаць страшэнныя руіны, якія пакінуў па са-
бе гітлераўскі захопнік. Неўзабаве прысвяціў я шматпа-
кутным жыхарам нашай сталіцы свой верш:

Варшава

Тваёй красы ранейшай я не бачыў,
Не меў цябе ў дзіцячых успамінах.
А ў сорак шостым быў я поўны плачу
Калі ўваходзіў на твае руіны.

Тады была ты папялішча морам,
На кожным кроку чуўся подых смерці.
Цябе, Варшава, азвярэлы вораг
Хацеў ганебна з зямлі твару сцерці.

Хацеў цябе ён кінуць на калені,
З якіх ніколі не магла б падняцца.
А ты, Варшава, як славуты Фенікс,
Паўстала, каб квітнець і красавацца.

З зямлі прасяклай і крывёй, і потам
Расцеш ушыр і ўвысь, да сонца.
Сваіх палацаў ззяеш пазалотай
І захапляеш харством бясконцым.

Першая праца і першая выплата

Канчаліся нашы мізэрныя грошыкі, якія мы атрымалі
ад бацькоў падчас нашага выезду ў Варшаву. Не пры-
зналі нам, на жаль, стыпендыяў ва ўніверсітэце, якія ў той



Хведар Галёнка (першы справа) прыехаў у вёску Мора ў справе далейшай вучобы, 1946 г.

складаны пасляваенны час мелі толькі нямногія шчас-
ліўцы. Некаторыя з нас, утым ліку і я, што не карысталі-
ся фінансавай падтрымкай з дому, пачалі пільна шукаць
нейкага платнага занятку на сваё ўтрыманне.

Мне асабіста марылася журналісцкая праца. Адважыў-

ся я заглянуць у Польскае прэсавае агенцтва (ПАП), якое размяшчалася тады па вул. Фоксаль у Варшаве. Удалося мне дайсці да самога галоўнага рэдактара, якім у той час была Юлія Мінц, жонка Гіляры Мінца, міністра прамысловасці Польшчы. Прадставіўся я паважанай рэдактар, скажаў што я беларус і што вучыўся ў беларускай школе ў Бельску-Падляшкім, а цяпер з'яўляюся студэнтам уступнага курса Варшаўскага ўніверсітэта. І тут было да мяне скіраванае пытанне ці я спраўлюся з польскай мовай. Адказаў я на гэта, што з польскай мовы атрымліваў я заўсёды пяцёркі і што пішу вершы на гэтай мове. Галоўны рэдактар падумала хвіліну і адказала: „Ну што ж, у нашым журналісцкім калектыве няма яшчэ беларуса. Паспрабуем”.

Радасць мая была бязмерная, раптам прыняты на першую ў майм жыцці працу! Прыйнялі мяне на пасаду журнالісткага практиканта. Маёй задачай было збіранне і апрацоўванне інфармацыі з дзейнасці ўсіх маладзёжных арганізацый, якіх у той час было даволі многа. Не меў я абавязку восьмігадзіннага праседжвання за рэдакцыйным сталом. Галоўнае — сабраць тэрмінова патрэбныя матэрыялы. Пасля дзённых заняткаў ва ўніверсітэце вечарамі бегаў я пад пададзеныя мне адресы. На вялікае маё шчасце маладзёжныя арганізацыі працавалі вечарамі, каб ствараць магчымасці для гуртавання працоўнай моладзі. Атрыманыя і апрацаваныя мною матэрыялы перадаваў я кірауніку маладзёжнай секцыі Крыстыне Вальчак. Кірауніком агульнага аддзела быў рэдактар Мечыслаў Краль.

Якое ж было маё шчасце, калі я перад Калядамі 1946 года атрымаў першую ў жыцці зарплату! Маючы ў кішэні кашалёк з заробленымі грашымі, пачаў я рыхтавацца да выезду на Каляды да бацькоў. Пайшоў я ў горад, каб прыдбаць бацькам і брату нейкія падарункі. Быў я тады ў кароткай, зношанай ужо вясковай куртачцы, а кашалёк з грашымі схаваў ў заднюю кішэнню штаноў, не прадбачваючы па сваёй наіўнасці, што гэта найлепшае месца кішэнным злодзеям.



Студэнты (справа) Віктар Швед, Хведар Галенка і Мікалай Брылка ў Варшаве, 1947 г.

Помню што ўвечары, на скрыжаванні вуліц Маршалкоўскай з праспектам Ерусалімскім сядаў я на заўсёды перапоўнены трамвай нумар дзевяць, каб даехаць ім да студэнцкага інтэрната на пляцы Нарутовіча. Нейкі мужчына запіхав мяне энергічна ў вагон і трэба сказаць, што яму гэта ўдалося. Калі трамвай адышоў з астаноўкі, я зарыентаваўся, што няма ўжо ў мяне кашалька з грашым. Закрычаў я ад роспачы, што мяне абакралі, аднак было ўжо запозна, злодзея астаўся на вуліцы. Не мог я з нерваў заснуць да раніцы. Дачакаўшыся дня, пайшоў я з плачам у рэдакцыю, сцвярджуючы, што мяне абакралі ў трамваі і што не маю грошай на білет, каб даехаць да бацькоў на Каляды. Усе мае супрацоўнікі надта мне спачувалі. Кіраўнік рэдакцыі, Мечыслаў Краль, суцяшаў мяне і пазычыў грошай на дарогу. Я быў моцна звязаны з праваслаўнай верай, з праваслаўнай традыцыяй. Яшчэ ж так нядаўна паважаны Яраслав Васільевіч Кастыцэвіч у кожны святочны дзень вадзіў нас, вучняў беларускай сярэдняй школы, на малебен у царкву. Я з вялікай удзяльнасцю купіў кіраўніку рэдакцыі святочную паштоўку і напісаў на ёй наступныя радкі:

*W miły Dzień Bożego Narodzenia,
Gdy na świat przychodzi Dziecię Boże,
Jak najserdeczniejsze swe życzenia
Składam Wam, Kochany Redaktorze!*

Адсвяткаваўшы з бацькамі Каляды, вярнуўся я ў Варшаву. Хуценька прынёс у рэдакцыю свой доўг. Якое

ж было маё здзіўленне, калі я ўгледзеў на сваім рэдакцыйным стале паштоўку са скіраваным да мяне чатырохрадкоўем:

*Szwedowi Wiktorowi,
Co ma głupio w głowie.
Skrywając w sercu żal.
Składa również życzenia
Redaktor Kral.*

Прачытаўшы неаднаразова гэтыя радкі, пачаў я задумоўвацца над тым, чаму ў такі способ кіраўнік рэдакцыі аднёсся да маіх слоў, якія выплывалі з глыбіні майго сэрца з вялікай удзячнасці да чалавека, што прыйшоў з дапамогай у цяжкую хвіліну майго жыцця.

Мая варшаўская адунацця

Пасля заканчэння ўступнага курса Варшаўскага універсітэта не астаўся я на гуманітарным факультэце. Усе заняткі адбываліся на працягу дня і не было аніякіх магчымасцяў заняцца працай, каб зарабіць на сваё ўтрыманне. Вырашылі мы з Хведарам Галёнкам перавесціся на адзіную ў Варшаве вечаровую вышэйшую навуковую ўстанову, якой была Акадэмія палітычных навук па вуліцы Вавельской № 5 у Варшаве. Наш сардэчны сябар Дэмітры Аліферук астаўся вучыцца на Лекарскім факультэце Варшаўскага універсітэта.

Акадэмія палітычных навук была трохгадовай навучальнай установай. Закончылі мы яе ў ходзе рэарганізацыі, калі яна змяніла свой назоў на Галоўную школу замежнай службы. Атрымалі мы дыпломы першай ступені (без звання магістра). Не ўдалося нам, вядома, выехаць за мяжу на дыпламатычную працу. Захацелася мне яшчэ змяніць напрамак маёй адукацыі. Надта мне падабалася мая першая праца ў Польскім прэсавым агенцтве і пачаў я марыць аб журналісцкай дзейнасці. Таму падаў я заяўку ў рэктарат Варшаўскага універсітэта з просьбай прыняць мяне на



Віктар Швед — студэнт Акадэміі палітычных науак у Варшаве, 1948 г.

журналістыку. Неўзабаве атрымаў я адказ, што не могуць мяне прыняць на журналістыку, таму што я ўжо закончыў вышэйшую адукацыю. На маё вялікае шчасце дапамог мне ў гэтай справе прафесар Адам Шаф,

які ўзначальваў тады Інстытут абучэння навуковых кадраў, у якім я працаўаў рэдактарам. Шаноўны прафесар быў адначасова выкладчыкам Варшаўскага ўніверсітэта. Пасля здадзенага экзамена быў я прыняты на Аддзяленне журналістыкі Варшаўскага ўніверсітэта і пасля трох гадоў науки атрымаў у 1955 годзе дыплом першай ступені.

У 1956 годзе пры Факультэце польскай і славянскай філагогіі Варшаўскага ўніверсітэта адкрылася Кафедра беларускай філалогіі. Падумалася мне, што добра было б паглыбіць свае веды ў галіне беларускай мовы і мастацкай літаратуры, што дапаможа мне ў маім творчым працэсе. Пасля ўступнага экзамена быў я прыняты ў Варшаўскі ўніверсітэт і ў 1969 годзе, пасля пяцігадовага навучання абараніў я магістэрскую працу і атрымаў навуковую ступень магістра беларускай філалогіі.

Заснаванне сям'і і сямейныя непаладкі

У ліпені 1952 года атрымаў я ў Інстытуце абучэння навуковых кадраў першую ў сваім жыцці пунцёшку ў дом адпачынку ў Берутавіцы. І там я пазнаёміўся з варшавянкай Галінай Мансёрскай. Прывемна правялі мы там час, адпачылі і вярнуліся на працу. Мая субяседніца працавала ў Варшаўскім камітэце партыі. Вярнуўшыся ў Варшаву пачала яна мною цікавіцца штораз больш, званіла амаль штодзень і запрашала дахаты. Жыла яна ў даволі абышырным пакой пад адрасам: вуліца Хацімская 4, кватэра 18.

Паінфармаваў я яе, што з'яўляюся беларусам. На гэта яна адказала, што ёй усе людзі роўныя і што яна асабліва любіць людзей з усходу, якія вызвалілі Польшчу ад гітлераўскай акупацыі. І гэта быццам бы пацвердзілася на практыцы. Забрала яна мяне аднойчы на нейкі прыём, на якім за агульным сталом было многа яе партыйных сяброў.

Праявіла тут Галіна Мансёрская дзіўную буфанаду. Падымаючыся з крэсла, яна заявіла: „Podnoszę toast za roęte Wiktora Szweda, który jest przedstawicielem wielkich narodów radzieckich!” І гэта ўжо не аднаго, а ўсіх савецкіх народоў!

Быў я таксама сведкам жалобнага дня 5 сакавіка 1953 года. Калі я прыйшоў у гэты дзень да сваёй каханай, убачыў як яна стаіць на каленах перад партрэтам Сталіна на сцяне, як перад іконай, і горка плача, быццам бы гэта памёр не бацька Сталін, а яе ўласны родны бацька!

І як не старалася кандыдатка на маю жонку маскаваць адмоўныя рысы! свайго харектару, гэта ёй не ўдавалася. Я штораз больш пераконваўся, што гэта нервова хворы чалавек.

Хачу аднак падкрэсліць, што мела мая былая жонка надта вялікія амбіцыі. Беручы пад увагу маю адукацыю, яна сцвярджала: „А я цябе яшчэ даганю!” Закончыла сярэднюю адукацыю і Вышэйшую школу грамадскіх навук у Варшаве!

Жылося аднак нам штораз горш і хоць даходзіла ўжо амаль да бязвыходнага становішча мы запісаліся 4 ліпеня

Віктар Швед з жонкай Галінай, 1953 г.



Жонка Віктора Шведа, Галіна, 1953 г.

ня 1953 года. Даўжэй нельга было адцягваць — 1 снежня гэтага ж года паявіўся наш сынок — Славамір.

І калі ў нашай краіне змяніліся адносіны да ўсходніх суседзяў, наступіла таксама і эвалюцыя поглядаў на ўсход і ў маёй жонкі. Стаяў я раптам яе ворагам. Пасля чарговай сваркі яна заявіла: „*Jesteś podły jak cały wasz naród!*” Я ёй адказаў на гэта з аграмадным болем у сэрцы: што зрабіў табе і ўсім палякам мой народ, які ніколі не падбіваў польскіх зямель. Аднак гэта да жонкі не даходзіла. Было між намі штораз горш і я пастанавіў выехаць у Беласток. Ад 1 студзеня 1957 года стаў я журналістам „Нівы”. На II З'ездзе Беларускага грамадска-культурнага таварыства, які адбыўся 30 сакавіка 1958 года, выбралі мяне сакратаром Галоўнага праўлення і працаваў я на гэтай пасадзе да канца 1960 года.

У канцы года стала прыязджаша да мяне мая жонка і на каленях пачала прасіць, каб я вярнуўся назад у Варшаву, запэўніваючы мяне, што яна напэўна будзе ўжо добрай. Я, наўмы, паверыў і нягледзячы на гэта, што меў ужо кватэру ў Беластоку, вярнуўся ў Варшаву. Нажылі мы яшчэ дачку Анну, аднак супольнага жыцця ўжо не было. Пастаянная сваркі даводзілі да аплявухі і ў канцы лютая жонка выставіла мяне за дзвёры нашай супольнай кватэры на вуліцы Лавіцкай 1/5, кв. 19.

І доўга мне давялося бадзяцца па чужых кутках, пакуль не здабыў уласную кватэру.
Мая былая дрэнная жонка, як быццам бы добрая маці,

павыганяла таксама сваіх дзяцей з хаты, каб у самоце памерці ў 1995 годзе.

Як дзееці ацэньвалі сваю матку сведчыць хаця б мая размова з сынам Славамірам. На запытанне сына: „Чamu ты, тата, ажаніўся з такою гетэрай?”, я адказаў: „Каб я, Славік, з ёю не ажаніўся — не было б і цябе на свеце”.

Калі мяне пытаюць, колькі я вершаў напісаў сваёй былой жонцы, адказваю: адзін, сатырычны:



Сын Віктара Шведа, Славамір,
1957 г.

Мая жонка

Маю жонку, маю хату,
Хваліць жонкі не магу.
Хай бы жыў з ёй той, хто сватаў,
Жонка гне мяне ў дугу.
Жонка ўлæзла мне на голаў,
Ужо сядзіць там дваццаць год.
Будзь жа браце тут вясёлы,
Шукай шчасця, асалод.
Дома голасу не маю,
Паспрабуй тут заспявай!
Яшчэ добра калі лае,
Б'е — дык з хаты уцякай.
Хай жа возьмуць жонку чэрці!
Як жа мне яе любіць?
Не дае ніяк памерці,
Ды і цяжка з ёю жыць.

Праца на хлеб штодзённы

Цяжка даводзілася мне жыць і вучыцца ў Варшаве без грашовай дапамогі бацькоў. Мой бацька быў хворы, ня-

здольны да працы. Меў ён аднак 12 гектараў зямлі і за-
лічвалі яго да кулакоў. А кулацкі сын не мог карыстацца
стыйпендыяй падчас навукі. І ў такой сітуацыі трэба было
патраціць многа сіл на спалучэнне навукі з працай, каб
зарабіць на сваё ўтрыманне. Першым маем заробкам на
хлеб штодзённы была журналісцкая праца ў Польскім
прэсавым агенцтве ў Варшаве. Было нас, журналісцкіх
практыкантаў у агенцтве, чатырох студэнтаў. Згодна
з дамовай, пасля паўгадовай практикі, мелі нас пера-
весці на аплікацыю. Агенцтва не стрымала слова і мы
ўсе ўзбунтаваліся і адышлі з працы.

У 1948 годзе адбылося аб'яднанне ўсіх студэнцкіх ар-
ганізацый у Акадэмічны саюз польскай моладзі (ZAMP).
Пры Галоўным праўленні гэтай арганізацыі засноўвалася
Цэнтральная бібліятэка. І мяне якраз зрабілі кірауніком
гэтай бібліятэкі і тут я быў прымушаны вучыцца новай
бібліятэказнаўчай прафесіі, што мне вельмі прыдалося
ў пазнейшай працы ў Варшаўскім аддзеле БГКТ.

Ад каstryчніка 1950 года распачаў я працу ў Інсты-
туце абучэння навуковых кадраў, якім кіраваў вядомы
прафесар Адам Шаф. Займаўся я тут рэдакцыйнай пра-
цай. Падрыхтоўваў прафесарскія лекцыі, якія друкава-
ліся на правах рукапісу.

Пасля заканчэння журналістыкі ў Варшаўскім універ-
сітэце ў 1954 годзе Дзяржаўная камісія быў скіравана-
ны на працу ў Інстытут грамадскіх навук. Рыхтаваў я да
друку лекцыі прафесараў прызначаныя студэнтам. Пра-
цы было заўсёды надзвычай многа. Працаваў я тут да
канца 1956 года.

Ад 1 студзеня 1957 года быў прыняты ў Рэдакцыю „Ні-
вы” і працаваў тут да канца сакавіка 1958 года.

На II З'ездзе ГП БГКТ у Беластоку быў выбраны сак-
ратаром Гадоўнага праўлення на працяг двух гадоў. Вяр-
нуўшыся ў Варшаву працаваў я сакратаром Праўлення
аддзела і быў штатным інспектарам ГП адказным за
працу Варшаўскага аддзела БГКТ.

Ад 1965 па 1987 год працаваў старшым рэдактарам Выдавецтва „Кніга і Веды” ў Варшаве. Ад 1988 года перайшоў на пенсію і пераехаў у Беласток, дзе пастаянна пражываю.

У абарону роднага

Значэнне роднага беларускага слова пачаў я дацэньваць у чатырнаццацігадовым узростце, калі я быў вучнем Беларускай дзесяцігодкі ў Орлі і прымаў удзел са сваімі беларускімі вершамі ў Алімпіядзе дзіцячай творчасці ў Бельску-Падляшскім. І ўжо я быў зусім свядомым беларусам, калі ў 1944 годзе выбраў для свае адкукацыі беларускую гімназію ў Гайнайуцы, а пасля яе ліквідацыі беларускую гімназію ў Бельску-Падляшскім.

І калі я выехаў у 1946 годзе ў Варшаву, заўсёды тут прызнаваўся да сваёй беларускай нацыянальнасці і ганарыўся tym, што з'яўляюся беларусам. Я надалей пісаў беларускія вершы і хварэў душою, што няма магчымасці для іх друку. У саракавых і пяцідзесятых гадах нে мелі мы яшчэ контактаў з Беларуссю, з яе літаратурным рухам.

Калі ў пяцідзесятыя гады быў я студэнтам у Варшаве з сябрамі-беларусамі марылі мы аб заснаванні беларускай арганізацыі на ўзор існуючага тады Рускага асьветна-культурнага таварыства. У 1955 годзе заснавалі мы пры гэтым Таварыстве беларускі гурток.

Неўзабаве збыліся нашы мары. Пасля смерці Сталіна ў 1953 годзе наступіла адліга ў нашай краіне. Польская дзяржаўныя ўлады раптам прыкмецілі, што ў „адзінана-



Віктар Швед выступае ў Варшаўскім аддзеле БГКТ, 1957 г.



Віктар Швед з кірауніком хору БГКТ у Варшаве Мікалаем Ждановічам (справа), 1957 г.

У 1957 годзе стаў я штатным журналістам нашага часопіса і змяшчаў на старонках штотыднёвіка свае артыкулы і вершы. Першым апублікованым 24 сакавіка 1957

цыянальной” краіне існуюць нацыянальныя меншасці. У 1956 годзе пачалі арганізавацца паасобныя нацыянальныя таварысты. Неўзабаве, 26 лютага 1956 года Арганізацыйны з'езд у Беластоку заснаваў Беларуское грамадска-культурнае таварыства.

13 мая 1956 года актыўныя беларускія дзеячы арганізвалі аддзел БГКТ у Варшаве. Я дзейсна ўключыўся ў працу гэтага аддзела. 4 сакавіка 1956 года выйшаў з друку першы нумар штотыднёвіка БГКТ „Ніва”.



Галоўнае праўленне БГКТ зацвярдждае выбар Віктора Шведа (першы справа) на пасаду сакратара ГП БГКТ, 1958 г.

года ў „Ніве” быў мой верш „Я беларус”. Ад 7 красавіка 1957 года пачаў выходзіць дадатак да „Нівы” „Зорка”, у якім я стаў друкаваць свае вершы для дзяцей. Быў я шматгадовым сакратаром Праўлення варшаўскага аддзела БГКТ. Пры аддзеле працаўала дыскусійны клуб і гурткі Беларускага літаратурнага аб’яднання. Праводзіліся лекцыі і аўтарскія вечары. Працаўала добра абсталёваная беларускамоўная бібліятэка. Вялікую ўвагу Аддзел адводзіў працы сярод студэнтаў–беларусаў, якія вучыліся ў вышэйшых навучальных установах Варшавы. Шмат гадоў працаўала вялікі хор, у якім спявалі таксама галасісты семінарысты і студэнты Хрысціянскай тэалагічнай акадэміі. Варта прыгадаць, што аграмаднай заслугай Варшаўскага аддзела БГКТ, асабліва яго старшыні, Юрыйя Туронка, было старэнне ў 1956 годзе Кафедры беларускай філалогіі Варшаўскага ўніверсітэта, якая працуе да сёння і якую я таксама закончыў.

На аснове маёй асветна-культурнай працы ў Варшаўскім аддзеле БГКТ Праўленне аддзела намеціла маю кандыдатуру ў цэнтральныя ўлады Таварыства. Другі з'езд БГКТ, які адбыўся 30 сакавіка 1958 года ў Бела-



Пасля канцэрта хору БГКТ. Злева: сакратар ГП БГКТ Віктар Швед, старшыня ГП БГКТ Уладзімір Станкевіч і кіраунік хору Галена Кулішэвіч, 1958 г.

стоку выбраў мяне сакратаром Галоўнага праўлення

Працуючы разам са штатным старшынёю ГП, Уладзімірам Станкевічам, у 1958–1960 гадах дабіліся мы да волі вялікіх поспехаў. Для больш аператыўнай працы пры ГП БГКТ заснавана была асветная, культурная і выдавецкая камісія. Узнікла таксама Прамысловага гаспадара – член праўлення „Бэтэска” пад кіраўніцтвам Пятра Ластаўкі. Прыйдалі мы будыннак на сядзібу БГКТ па вуліцы Варшаўскай 11, у якім Таварыства працуе да сёння. Купілі мы аўтобус, якім карыстаўся створаны ў 1960 годзе эстрадны калектыв „Лявоніха”. Набылі таксама кінаперафоўку, пры дапамозе якой дэманстраваліся кінафільмы ў беларускім асяроддзі на Беласточчыне. Ад 13 чэрвеня 1958 года пачалі выходзіць у эфір беларускія радыёперадачы на Польскім радыё ў Беластоку.

З Беластока вярнуўся я назад у Варшаву і пачалося маё жыццё як у гэтым вершы:

У цягніку

З бетоннай спальні гарадской
Усё жыццё сваё няспынна
Імкнуся сэрцам і душой
Я да сваёй малой айчыны.
У цягніку, у цягніку
Паміж Варшавай — Беластокам,
Я дні жыцця свайго таўку,
Нібы іду марудным крокам.
Жыву як заяц на мяжы,
Што не сагрэе свайго следу,
Усім чужы, зусім чужы,
Калі ж я да сваіх даеду?
Калі ж сыду я з цягніка
І больш не буду толькі госцем
У краі брата-земляка,
На родных сцежках маладосці?

Беласток, чэрвень 2007 г.

Віктар ШВЕД